



справлені працы ў аддзяленні ў абшугі «законнасці». Нумар, зра- зумела, не прайшоў, і наша ЦКК КП(б)Б зараз-жа рэагавала на гэты выпадак адпаведнаю пастановаю (гл. «Звязь» ад 22 чэрвеня). Дру- гі выпадак—таксама апошняга ча- су. Адзіны рабочы ў Варшы, камса- монец (гл. «Звязь» ад 21 чэрвеня) быў пад рознымі «благовіднымі» прычынамі звольнен з працы за тое, што ён на пашыраным сходзе ра- бачому выступіў з крытыкаю неда- хопаў работы. І тут зараз-жа было зроблена расьсьледваньне, звольне- ны рабочы быў адноўлен на пра- цы, а вінаватыя адданы пад суд. Такое хуткае рэагаваньне на гэтыя парушэньні лініі партыі ў вышэй- шай ступені здавальняючае і зьяў- ляецца гарантыяй далейшых по- сьпехаў нашай партыі ў галіне ўця- гненьня мас у будаўніцтва, у галі- не жыццязьленьня лэзунгу аб са- макрытыцы.

Але ўсё-ж такі абодва гэтыя фак- ты мелі месца. Усё-такі яны аб нечым гавораць. Яны перш за ўсё гавораць аб тым, што простая і ясная адозва ЦК УсеКП(б) яшчэ павасобнымі людзьмі з нашых пар- тыйных і прафсаюзных апаратаў у адпаведнай меры не ўсвайдомлена.

Таму лепшай гарантыяй супроць таўтарэньняў падобнага роду зья- вішч будзе яшчэ больш шырокая папулярызаваньне гэтай адозвы як ся- род членаў і кандыдатаў нашай пар- тыі, так і сярод беспартыйных ра- бочых. Напамінаем, што адозва ЦК УсеКП(б) адрасава на толькі чле- нам партыі, але і рабочым. Таму і партыйныя арганізацыі, і прафса- юзы павінны зрабіць усё, каб гэ- ты важнейшы дакумант стаў добра вядомым самым шырокім рабочым масам. Нам неабходна разьвіцьцё са- макрытыкі, як паветра, ня толькі для таго, каб выяўляць гнойнікі як «наніртных насіцеляў зла», так і тых, што разлажыліся. Само сабою, выяўляць усё гэта неабходна. Але трэба і другое: трэба шляхам кры- тыкі і самакрытыкі паліпшаць наша будаўніцтва, усю нашу работу. Карыстаючыся мэтадам рабочай кры- тыкі і самакрытыкі, неабходна па- ліпшаць нашы пляны, усю сыстэму нашай работы, так скажэць, ра- дыялізаваць яе.

І зноў такі, толькі ўсебаковае ўсвядомленьне адозвы ЦК самымі шырокімі масамі, толькі далейшае разьвіцьцё самакрытыкі дазволіць нам хутчэй і правільней весці ўсю гэту вялікую работу па радыяліза- цыі.

Таму партарганізацыі і прафсаюзы павінны мець у цэнтры ўвагі сваёй работы пытаньне аб папулярызаваньні адозвы ЦК УсеКП(б) сярод самых шырокіх рабочых мас.



ЗАЛЕСКІ

### САПРАЎДНЫЯ МЭТЫ ВІЗЫТУ РУМЫНСКІХ ГЕНЭРАЛАЎ

ВЕНА, 21. Паводле востак газет, у Бухарэст вярнулася военная місія, якая озьдзіла ў Варшаву. Газета румынскай сьвятоўнай нацы- янальнай партыі «Лупта» паведамляе, што галоўным прадметам абгаворэньня ў Варшаве было ваеннае становіш- ча абедзьвюх краін у адносінах да СССР. У часе перагавораў высьвета іла- ся,—піша газета,—што ні Польшчы, ні Румыніі непасрэдная ваенная небя- пэка з боку СССР не пагражае. У заключэньне газета наотатуе, што міралюбоўца СССР оьведчыць аб тры- валаьці овецкага рэжыму.

### ВА КОЛ ПАРАХАВОЙ БОЧКІ

РЫГА, 21. У Рызе адбыўся «кангрэс літоўска-латвійскага зьбліжэньня». У кангрэсе бра- ла ўдзел 100 дэлегатаў ад Літ- вы і каля 200 ад Латвіі. Най- важнейшым з палітычных да- кладаў, быў даклад прадстаўні- ка літоўскага «саюзу вызва- леньня Вільні» «аб значэньні Вільні для Літвы».

Кангрэс ухваліў рад рэвалю- цый па пытаньні аб разьвіцьці зьбліжэньня паміж Латвіяй і Літвой. Акрамя таго, кангрэс ухваліў рэвалюцыю, у якой за- ўваляе, што падтрымлівае ім- куньні Літвы «да аб'яднаньня ўсіх літоўскіх аямель у этна- графічных граніцах літоўскай дзяржавы».

### Выезд літоўскае дэлега- цыі ў Варшаву

Сьвённыя выяжджае ў Варшаву літоў- ская дэлегацыя дзеля аднаўленьня пе- рагавораў з Польшчай. На чале дэле- гачыі отаіць дырэктар дэпартамэнту ў міністэрстве замежных спраў Зау- нуо.

### Вызваленьне дэпутата Кашэна

Чыныя вызвалены з турмы па адбыцьці тэрміну камуністыч- нага ўдзелу. Ён быў прыгавораны да 6 месяцаў турмы па абвіна- вачаньні ў ідэяна-саюзнай да непапулярнасьці.

Малая Антанта супроць Венгрыі

### Малая Антанта супроць Венгрыі

ВЕНА, 22. Як паведамляюць з Бу- харэсту, у выніку ўчарайшага пась- лэдэньня канфэрэнцыі Малай Антан- ты апублікавана афіцыйнае паведам- леньне, рэзка накіраванае супроць Венгрыі. У ім зазначаецца, што краі- ны Малай Антанты паставілі ў найважлівейшым мэтані супроцьдзейні- чаць усляккага роду спробам зьмены становішча, якое створана Трыанон- скім міжнім дагаворам.

### Малая Антанта і СССР

ВЕНА, 22. Як паведамляюць венгэр- ская газета, на канфэрэнцыі Малае Антанты ў Бухарэсьце абгаворвалася таюама і пытаньне аб прызнаньні Чэха-Славакіі СССР дэ-юрэ. Як оьцяр- джаюць венгэрскія газеты, Тытулеону запрапанавалі Чэха-Славакіі значныя эканамічныя кампэнзацыі за адмову ад прызнаньня СССР.

### Літоўскія фіцыёз супроць фінскага міністра

«Літувос Аіда» востра нападае на прадстаўніка Фінляндыі ў Радзе Лігі Нацыяў міністра Проніпа, які галаса- ваў супроць Літвы. «Літувос Аіда» за- значае, што Проніпа ўвайшоў у Радз Лігі ня толькі як прадстаўнік Фінлян- дыі, але ўсёе Прыбалтыі і павінен быў бараніць інтарэсы Літвы, як пры- балтычнае дзяржавы.

### Спробы нямецкіх с.-д. церпяць няўдачу

БЭРЛІН, 22. У выніку оьвнешніх пе- ражоў спроба нямецкіх сацыял-дэма- кратаў утварыць вялікую нааліцую зноў падярпела няўдачу. Прадстаўнікі народнай партыі паранайшаму дама- гаюцца сваіх патрабаваньняў, на вы- казваючы ніякай гатоўнасці прадста- віць за гэта які-небудзь кампэнзацыі. Паводле агульнай думкі, перагаворы аб оьтварэньні вялікай нааліцы адна- вляцца зноў.

Осло, 22. Парвэскае тэлеграфнае агенства паведамляе:

«Сьвённы італьянскія лётнікі, пась- ля пасьпяховага вэ палов. гадзін- нага палёту вярнуліся ў Кінгсбэй. Яны некалькі раз праліталі над месцам, дзе знаходзіцца экспэдыцыя Нобэле на невялікай вышыні. Яны спусьцілі в самалётаў рачы, якія неабходны ўдзельнікам экспэдыцыі. Лётнікі таксама ня бачылі нікога з групы Марыяна ці Амурдэна. Заўтра будучь зроблены пошукі Амурдэна пры дапамозе самалётаў і малых суднаў».

СТОКГОЛЬМ, 22. З Кінгсбэй паве- дамляюць, што пры паўторным па- лёце Мадалены да месца знаха- джэньня Нобэле, адпаведна для па- садкі пляцоўка будзе абазначана ды- мавымі бомбамі, якія Мадалена скі- нуў Нобэле тры дні таму назад.

МАСКВА, 22. У адказ на просьбу парвэскага ўраду аб аказаньні да- памогі Амурдэна, камітэт дапамогі экспэдыцыі Нобэле перадаў праз НКЗС парвэскай місіі ў Маскве, што савецкія экспэдыцыі, адраўленьня на дапамогу Нобэле, зробяць усё маг- чымае, каб адшукаць месцазнаха- джэньне Амурдэна і аказаць яму неабходную дапамогу.



Італьянскі лётнік Мадалена.

«Дейлі Тэлеграф» піша: «Немагчы- ма досыць моцна ахарактарызаваць

### Дамаганьне за забойства Радзіча

ВЕНА, 22. У Белградзе ад- былася нарада сялянска-дэма- кратычнае кааліцыі, на якой было пастаноўлена, што да атрымання поўнага здаваль- неньня за забойства Паўла Ра- дзіча і забесьпячэньня парла- мэнтскага раўнапраўя, сялян- ска-дэмакратычная кааліцыя ня будзе браць удзелу ў пась- яджэньнях парламанту і спы- няе ўсякія адносіны з урадам, які нясе маральную адказ- насць за забойства. Акрамя таго, пастаноўлена склікаць чарговае пасьяджэньне парла- манцкай фракцыі сялянскай дэмакратычнай кааліцыі ў За- грэбе, паграбаваць пакаваньня забітага Паўла Радзіча на дзяр- жаўны кошт і адшкадаваньня ахвярам замаху, якія засталі- ся жывымі.

Учора, у некалькіх гарадох Югаславіі адбыліся жалобныя дэманстрацыі. У Загрэбе палі- цыя заградзіла дэманстрантам дарогу і стала абстрэльваць дэ- манстрантаў, якія пачалі ства- раць барыкады. Трое забіта і 50 чалавек паранена. Па ўсёй Харватыі наглядзецца вялікае ўзбуджэньне сярод насельніч- тва. Кароль прыняў партыйных лідэраў і прабаваў узяць на сябе пасрэдніцтва паміж ура- дам і апазыцыяй. Устаноўлена строгае цэнзура для друку.



Дэрд Осель—чарачы прысьланык „веч- нага міру“ але... без разброеньня.

### С-д Мюлеру не ўда- лася стварыць урад.

БЭРЛІН, 22. Дэпутат Мюлер (са- цыял-дэмакрат), якому даручана бы- ло скласці кабінет, павядоміў Гін- дэнбурга, што ўтварэньне ўраду на падставе вялікай кааліцыі ад сацы- ял-дэмакратаў да народнай партыі трэба лічыць няўдаўшымся.

Гіндэнбург даручыў Мюлеру весці перагаворы аб утварэньні ўраду на падставе кааліцыі ў больш вуз- кым маштабе.

ВЕНА, 22. У горад Загрэб (Юга- Славія) прыбылі цела забітых дэпу- татаў скупшчыны. Астанкі забітых сустракала каля 20.000 чал. Віцэ- старшыня партыі Радзіча Прэдэвіч выступіў в прамовах, у якой заклі- каў насельніцтва захоўваць спакой.

### У ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

#### Суд над Астроўскім

У Віленскім акружным судзе на 28 чэрвеня назначаны разгляд новае справы б. дырэктара Віленскае бела- рускае гімназіі Р. Астроўскага, апраў- данага ў працэсе «Грамады». На гэты раз Р. Астроўскі абвінавачваецца ў супрацьне прадстаўнічым уладзі, калі тыя займалі частку памяшканьня гім- назіі.

Ян відаць, апраўданьне Р. Астроў- скага на грамадэўскім працэсе ана- лася не да спадобі Віленскай уладзе, і цяпер узята новая справа, каб та- ці іначай засадзіць беларускага нуль- турніка.

#### Засуджаньне рэдактара „Сялянскае Нівы“

Віленскі акружны суд заасудзіў рэ- дактара „Сялянскае Нівы“ Герасіму- на на 400 эл. штрафу з заменаю на 2 месяцы турмы за артыкул «Першае беларускае оймавае прадстаўніцтва» ў № 92 газэты за 1927 год.

#### Рэпрэсіі за выбарную працу

Ашмянскі отараста адміністрацыйна засадзіў на 30 дзён арышту Фэлікса і Язэпа Грынюкоў за іх дзейнасьць у часе соймавых выбараў. Грынюкі дзей- нічалі на карысьць блёну нацменшаь- цаў.

### Пераход капальняў на 6-гадзіны рабочы дзень

РАСТОЎ-ДОН, 23. 11-га чэрвеня на ўсіх напальнях аб'яднанага рудакіраў- ніцтва машыністыя ўрубавыя брыгады перайшлі на шаоьцігадзіны рабочы дзень. З гэтага часу наглядзецца бязупыннае пасьвэе здабычы вугалю

### Хто выйграў 10.000 руб. пазыкі 1926 г.

АЛМА-АТА, 21. Выйгрыш у 10.000 р- бліспроцэнтнай пазыкі 1926 году ў оьбым тыражы прыпаў на аблігацыю № 28, сэрія 4.701. У мясцовае аддзя- леньне Дзяржбанку палова гэтай аблі- гацыі прад'ялена гр-кай Бучынай, жонкаю сьлучачага казанскага прай- саюзу.

### Мэндзлееўскі зьезд за- крыўся

СССР мае кваліфікаваных хэмікаў

КАЗАНЬ, 21. Абдылося заключнае пасьяджэньне мэдзлееўскага зьезду. З заключнаю прамоваю выступіў праф. Фаворскі. На зьездзе,—паведаў ён,— прадстаўлены армія оьмікаў СССР, вучні Бунтэрава. Многія даклады мелі выключна цікаваьць і нас старыя ўдзельнікі ў забавалі зусім. Зьезд раьсьсе сумніоны, быццам, старыя кадры застаюцца бліж зьмены. На зьмену ідэе ўзброенна, оьвамі, бадзэрал моладзь.

Зьезд прашоў надзвычайна добра. СССР можа быць спакойным—ён мас- іў сваім раснараджэньні кваліфіка- вана хэмікаў.

### Працэс шахцінцаў

МАСКВА. На вчэрнім пасьяджэнь- ні суду 22 чэрвеня пачаўся допыт пабудданага Вааршыяна.

Да самага арышту 7-га красавіка 1928 г. Вааршыянаў займаў пасаду сьвярша гелюўнага дырэктара, а по- тым тэхнічнага дырэктара Довбута- ло. Буйная кіруючая роля Вааршы- нава ў контр-рэвалюцыйнай аргані- вачыі вусім яона высьветлена нака- зашчымі пабудданных Матава, Бра- тапоўскага, Сунчэўскага, Шадуна і ішч.

Ужо ў 1919 г. ён браў удзел у вьезьдзе прамыслоўцаў і ў тым-жа годзе ўдзельнічаў у другім вьезьдзе прамыслоўцаў. Потым з 1920 па 1928 год ён быў бязьвешным выканаўцам адказнай работы па кіраўніцтву апа- ратывна-экспэдыцыйнай часткаю ўсёго Довбасу. У перыяд 1920-24 г. Вааршыянаў стаў за старых гаспада- роў, атрымліваў ад іх грошы. Павод- ле паказаньняў Падзёмкіна, Вааршы- наў быў у блізкіх адносінах з Шыш- кінным. У 1923 годзе ён павядоміў Дваржанчыка, на якіх умовах маг- чыма перадача рудняў у канцэсіі.

Вааршыянаў да вінні ня прызнае- ца. Ён прызнае сябя вінаватым толь- кі ў тым, што ведаў аб існаваньні шкандіцкай арганізацыі, але не па- вядоміў аб гэтым уладу.

ХАРКАЎ, 20. Усеукраінская вы- творчая канфэрэнцыя гарнякоў ад- нагалосна ўхваліла зьвярнуцца ў Вярхоўны суд СССР з тэлеграмай, у якой, лічачы дзеяньні контр-рэва- люцыйных спэцыялістых нячуваным злачынствам супроць Сьвэнскай ула- ды і рабочае клясы, дамагацца, каб Вярхоўны суд СССР уняў да ўсіх шноднікаў вышэйшую меру пака- раньня, каб у будучым адбьць ахво- ту ў агентаў замаруджываць сацыя- лістычнае будаўніцтва.

## ЖОРСТКАЯ БАРАЦЬБА

Забастоўна грэцкіх рабочых тутунёвай прамысловаьці, якая пачалася 11-га чэрвеня, учора ўжо абярнулася ва ўсеагульную забастоўку, ахва- піваюшую ўсю Грэцыю. Такім чынам, забастоўна мло- цовага маштабу разгараецца ў буйную сутычку працы з капіталам.

Тутунёвая прамысловаьць Грэцыі перажы- вае значны крызіс. У сувязі з гэтым прадпрыемцы ўзводзілі націон на рабочых, зьніжаючы зарплату і падліняючы рабочы дзень. Расучы адпор тутунё- вых рабочых, большасьць якіх уваходзіць у рэва- люцыйныя прафсаюзы, даў повад ураду пачаць шы- рокую кампанію супроць усіх рэвалюцыйных праф- саюзаў.

24-га мая грэцкая буржуазія перайшла ад пагроз да справы: у Кавале, цэнтры тутунёвай прамысловаьці, была распущана арганізацыя ту- тунёвых рабочых. Гэты факт меў тым большае значэньне, што ў Грэцыі засталася толькі 2 рэва- люцыйныя прафсаюзы: тутунёвых рабочых і чыгу- начнікаў.

Акрамя таго тутунёвыя рабочыя патрабавалі ўстаноўленьня оьвабоды саюзаў, амністыі палітэна- воленым і г. д. Адмова ўраду выканаць гэтыя па- трабаваньні і роопус напальёнай арганізацыі ана- залася моцным штуршом, які і прычагнуў да за- бастоўкі 40.000 тутунёвых рабочых.

Вынік барацьбы грэцкіх тутунёвых рабочых мае вялікае значэньне для ўсёга рабочага руху Грэцыі. Захаваньне рэвалюцыйных рабочых аргані- зацый, адмена рэакцыйных законаў і паліпшэньне матар'яльнага становішча ўсёе рабочае клясы Грэ- цыі поўнасьцю залежыць ад таго, ці ўдасца тутунё- вым рабочым, перадавому атраду грэцкага пра- летарыяту, давесці барацьбу да канца.

Самая вялікая небясьпэка пагражае тутунё- вым рабочым з боку рэфармістых. Хаця на словах рэфармістыя падтрымліваюць забастоўку, яны на справе толькі чакаюць удобнага моманту, каб здардзіць багуючым. Што гэта так, оьведчыць адмова рэфарміоцкіх заправіл прафсаюзаў оьта- рыць адвёны отачаныя камітэты для вьядзеньня забастоўкі.

Барацьба тутунёвых рабочых з буржуазіяй неабі краіне жорсткі характар. Урад ужо не за- вальняецца паліцый і мабілізуе войкі для бараць- бы з забастоўшчыкамі. У радзе меьні, як у Кавале, Драме, Сэрэе і др. гарадох адбываліся ірывавыя сутычкі. Дзюсяткі рабочых забіты, сотні паранены. Удз гэта гаворыць аб шырокім палітычным аьважэньні барацьбы грэцкіх рабочых.



здавальніча—44,3 проц. і на скончылі 44,6 проц. Слухачы II-й ступені добра скончылі 26,5 проц., здавальніча—50 проц. і на скончылі 23,4 проц. Вялікі прадаць нісвольчых таума-шчыца вядбайнымі адносінамі да зашт-

## Вучот аб'ектаў абкладанья на Гомельшчыне

ГОМЕЛЬ. (Уласны кар.). Інструктаванне нізавога савецкага апарату агулам праведзена здавальніча. На ўсіх раёнах былі створаны спецыяльныя нарады-курсы працаўнікоў сельсаветаў. Тое-ж самае можна сказаць і ў адносінах да агітацыйна-растлумачальнай кампаніі. Пытаньне аб зьменах, якія ўнесены ў закон бягучага году, у кожнай вёсцы да пачату вучоту было ўсебакова прапрацавана на сходах бедняты, а таксама перад вучотам—на агульных сходах грамадзян усё насельніцтва знаёміцца з сыстэмай абкладанья, правамі і абавязкамі тых, што плацяць падаткі, і адказнасцю іх пры няправільных паказаньнях.

Новы закон аб сельска-гаспадарчым падатку шырока растлумачан, і насельніцтва з ім азнаёмілася.

Але ў працы на вучоце маюцца значныя недахопы. На ўсе райвыканкомы былі падрыхтаваны да працы ці ў іншым выпадку не зрабілі таго, што маглі зрабіць у гэтым распарадку рознага роду кантрольных матэрыялаў для працы сельскіх вучотных камісій. Апошнія-ж у сваю чаргу, на будучы зьвязаныя пэўнымі дырэктывамі, дзе-ні-дзе кіраваліся выключна на данымі мінулага году, зусім ня ставячы перад сабою задач максымальнага выдзьленьня аб'ектаў.

Вось вышкі прыросту аб'ектаў на акрузе ў адносінах гэтых 33 сельсаветаў. Пахаці павялічылася на 3,4 проц., пасеву—на 4,05 проц., сенажаці заліўной—на 2,53 проц., неваліўной—на 8,94 проц., коплі—7,5 проц., рагатай жывёлы—8,27 проц., сьвіней—на 33,3 проц., авец—на 10,48 проц., садоў і гародаў—129,77 проц., вульбёў рамачных—40,1 проц. і вульбёў калодных—25,1 проц. і толькі рабочыя валы даюць памяншэньне на 6,95 проц.

Пераходзячы да ацэнкі паданых вышэй вынікаў вучоту, неабходна зазначыць, што прырост плошчы пахаці на Гомельскім і Уваравіцкім раёнах зьяўляецца надзвычайна нізкім, а на Церахаўскім раёне зусім адсутнічае.

На Веткаўскім раёне прырост пасеву таксама нельга прызнаць здавальнічым, асабліва, калі працаць пасеву ў адносінах да пахаці таксама нельга.

На заліўных сенажацях павялічэньні на Гомельскім, Лоеўскім і Рэчыцкім раёнах зьяўляюцца ня-

больш годна дэспі тое, што на пар-тыянаў, скончых шкору II-й ступе-ні, быў арганізаваны марксісцкі кур-ток, дзе займаўся 17 чалавек. Акрамя гэтага 3 чал. вучацца ў завочным кам-універсытэце.

нават памяншэньне ў параў-наньні з мінулым годам.

На незаліўных сенажацях на-значны прырост даюць Веткаўскі, Камарынскі, Лоеўскі і Уваравіцкі раёны.

Амаль поўнасьцю адсутнічае пры-рост улічаных коняў на Чачэрскім раёне, невыстарчальны прырост іх на Гомельскім і Веткаўскім ра-ёнах.

Зьмянэньне аднакі для абкла-данья дарослае групы буйной ра-гатай жывёлы і блізумоўнае ўкрыць-цё яе ў мінулым годзе павінны былі даць вялікі прырост у бягучым годзе, між тым адзначаецца нізкі прырост жывёлы на Рэ-чыцкім раёне, а на Брагінскім на-ват некаторае памяншэньне.

У адносінах улічанай колькасці сьвіней адзначаецца зусім невы-старчальны прырост на Веткаўскім і Церахаўскім раёнах, значнае зьніжэньне на Брагінскім раёне, што нічым ня можа быць апраўда-на. Адзначаецца таксама нізкі пры-рост улічаных авец на Брагін-скім і Чачэрскім раёнах.

У адносінах да неземляробчых прыбыткаў на матэрыялах абсле-дваньня можна таксама прысьці да заключэньня аб невыстарчальным зьяўленьні іх на ўсіх раёнах, хоць прырост маецца ўсюды.

Усё гэта тлумачыцца тым, што сельсаветы і райвыканкомы да вучоту аб'ектаў ня былі падрыхта-ваны. Напрыклад, ёсьць выпадкі, калі пасевная плошча, якая была ўлічана сельскай вучотнай камісіяй складае 46 проц. у адносінах да пахаці. Хоць вучот па даным сістэ-менні і адмяняецца—усё-ж гэта гаворыць за невыстарчальнае кіраў-ніцтва сельскай вучотнай камісіяй з боку таго ўпоўнаважанага, які быў вылучан райвыканкомам і які не правярыў паказаньня платнікаў. На другіх раёнах, і трэба меркаваць, ёсьць тавія-ж зьявішчы. Раёны, якія абкладаюцца па пасеве, згод-на дырэктыў акругі, павінны былі максымальна скарэстаць абмер па-сеўнай плошчы, але гэта смэстама праводзіцца толькі ў Чачэрскім ра-ёне, што-ж датычыць Веткаўскага і Лоеўскага раёнаў (апошнія мала земляўпарадкаваны)—цідэ не прак-тыкуецца.

Наогул трэба адзначыць, што на-сельніцтва да кампаніі сельска-гас-падарчага падатку адносіцца добра і што існуючыя выпадкі ўкрыцця аб'ектаў адносіцца, галоўным чы-нам, да замочнай часткі насель-ніцтва.

3 108 членаў арганізацыі на сход зьявілася 76 чалавек, што складае 70,37 проц. складу ўсяе арганізацыі.

За 8 месяцаў была прароблена рай-комам значная праца па гаспадарчым будаўніцтве раёну: у часе веснавае па-сеўнае кампаніі арганізаваны 4 сельска-гаспадарчыя калектывы, у тым ліку 2 аўрэльскіх, 2 сельска-гаспадарчыя арпелі.

Пад час веснавае пасевнае кампаніі арга-нізаваны 8 розных таварыстваў—малі-рачыйных, малочных, машыных і інш.

Ачышчана 12 тысяч пудоў насення. У гэтым годзе забяспечанысьць на-сельніцтва насеннем была праведзена поўнасьцю на 100 проц. і нават 500 пу-доў ячменю засталіся на скарыстанні, бо ня было на яго пошту.

На ўнутрважковым земляўпарадка-ваньні замечана 6 вёсак на плошчы 2.225 гектараў.

За сьправаздачым перыяд мала вы-расла арганізацыя—ўсяго на 12 чала-век, а некаторыя ячэйкі, як Жодзіўская, Юраўская і Пільская, зусім не раслі. Зусім не праводзіцца фізычнае выха-ваньне сярод працоўнай моладзі, а гр-ошні, асмігаваны на гэту справу, часамі перадаюцца на іншыя выдаткі.

Склада райкому абнавіўся на 8 ча-лавек.

С. Нортман.

## Кривадушнасьць польскіх наймітаў

Вярнікоўскі аб „Грамадзе“—„Грамада“ як існавала, такі будзе існаваць.—„Научо-ны спадар“ аб прысудзе над „Грамадою“.—Хто зышоў з простае дарогі?—Ацэнка „спадаровае“ ролі „Зароу Працы“

Польскія газеты ў беларускай мо-ве, што выдаюцца ў Вільні запрада-нымі польскай буржуазіяй былім беларускімі дзеячамі, так-сама палі-чылі неабходным, хоць на словах і з агаворкамі, выступіць на абарону за-суджаных грамадаўцаў. Катаржы прысуд сваёй жорсткасьцю перавы-сіў нават самыя пэсымістычныя прадбачаньні, зрабіў выяўнае ўра-жаньне на працоўныя масы Заход-няе Беларусі. Адгукнуцца неабход-на, але як гэта зрабіць? Салідары-завацца з прысудам, назваць яго справядлівым, дык гэта роўназначна канчатковымі загараджаньня ўсёкае сьведжачкі, нават найменейшае, у за-ходня-беларускую вёску. Тады пры абсалютнай бесплэньнасці „спрацы“ будучы адабраны субсыды і пры-дзецца шукаць іншага занятку. Зноў-жа, назваць прысуд несправядлівым таксама нельга, бо начальства раз-вучуецца і можа прагнаць з дэплага месца і вось мы бачым, як польскія найміты круціцца, нібы ўжы на па-тэльні, каб ухіліцца і ад той, і ад другой пагрозы.

Вярнікоўскі ў № 10 „Грамадзя-ніна“ прабуе ў адным артыкуле ска-заць і адно і другое: і што „Грамада“ асуджана „законам“, і што трэба бы-ло напраўляць фатальныя абставіны нарадзіўшыя яе.

„Дзейнасьць асуджаных,—піша „Грамадзянін“,—прызнана судом пагражаючай дэпльсыі дзяр-жавы, антыдзяржаўнай і, як гэт-кал, падлягае законнай кары.“ Гэта дзеля дагаджэньня началь-ству.

А з мэтай падляцца да працоў-ных Заходняе Беларусі „Грамадзя-нін“ далей зазначае:

„У часе працэсу польская дэ-макратыя выразна паказвала на тыя ненармальныя абставіны, па-наваўшы на нашых землях пры напярэдніх урадах, якія стварылі дагодны грунт для развіцця „Грамады“. Дык ліквідацыя „Гра-мады“ павінна была распачынацца не з барацьбы з дэ хваравівы-

Завод „Усход“, Менскі)

Шэфтаварыствам павінны сваю працу праводзіць ня толькі ў пад-шэфных сельсаветах, але таксама сярод рабочых на прадпрыемстве. Адначасова важнасьць працы шэф-таварыстваў на вёсцы, неабходна рабочых (у штодзённай працы) знаёміць з жыцьцём і патрабамі сямейства і ўдагнуць рабочую ма-су на прадпрыемствах у практыч-ную працу шэфтаварыстваў.

Але, як гэта амаль што ўсюды, тым болей на вёсцы, работу пра-водзіць толькі бюро, а яшчэ горш—адзін старшыня шэфтаварыства. Асноўная маса членаў шэфтавары-ства ня ведае, што і якую працу праводзіць бюро. Гэта мае месца і на нашым заводзе.

Наша шэфтаварыства мае пэў-ны ўплыў і аўтарытэт сярод бяд-нейшай часткі сямейства, якое аб-рала нашых рабочых у камітэт узаемадапамогі і яго рэвізійную камісію.

Праца ёсьць, але блда ў тым, што яе праводзіць амаль што адзін старшыня Салкоўскі, які на лічыць патрэбным з нізкім па-раіцца і на запытаньне сабрата ра партыяўкі адказаў—не твая справа.

Затое на заводзе сярод рабочых членаў шэфтаварыства праца зусім заглохла. Ужо два гады ня зьбіраюцца членскія ўзносы, ніводнага сходу. Рабочыя забы-ліся аб тым, што яны зьяўляюцца членамі шэфтаварыства, самае бю-ро вольмі рэдка засядае, няма пла-ну працы. Рэвізійная камісія, якая павінна была-б падштурхнуць і раз-будзіць бюро, таксама нічога не рабіла, бо, як сказаў старшыня рэвізійнай камісіі, не хацелі сора-ну. Зразумела, што гэтка праца ня можа быць здавальняючай.

Рабрына.

што прызнаем несправядлівым кожны заклід суду абназначаным, бо мы ў гэтым драбнясці ня ўходзім“.

Падвойнасьць і кривадушнасьць гэтка-ж, як і ў „Грамадзяніне“ Вяр-нікоўскага, але далей „спадар“ ась-мельваецца заявіць, што „Грамада“ зышла з простае дарогі:

„Адны пры нягодных адносі-нах ня вытрывалі, збачылі з прас-тае дарогі, а другія яшчэ трыва-юць, але адны і другія йдуць да адной мэты—адраджэньня Бела-рускага Народу“.

Проста дзіву можна дацца, да чаго можа дайсьці людская нагласьць: „Грамада“, бачыць, якая аб'яднала дзесяткі тысяч у барацьбе за правы беларускіх працоўных мас,—збачыла з простае дарогі, а ён—„научоны спадар“, Янка Станкевіч, які ў пры-служніцтве польскай буржуазіі пай-шоў сьледам Паўлюкевіча, ён не „зба-чыў з простае дарогі“!

„Зара Працы“ ў № 5 ганьбуе і прышпіляе ўсё нягоднае „спадаро-вую“ дзейнасьць. „Спадароўшчына на зьмерку“ заўважэ ўступны арты-кул „Зары Працы“, і гэта справядлі-ва, бо заходня-беларускія працоўныя масы ўжо зразумелі, што

„Янка Станкевіч у сваёй генэ-ральскай амбіцыі „дзеляча“ ака-заўся прыладаю ў рука пэўных колаў Віленскай санацыі, якая думала бачыць у ім прадстаўніка нейкага адламу беларускага гра-мадзянства, процістаўляючы які і розным „выкруткам“, хацела зрабіць ручным і праз яго... рабіць „беларускую справу“. Цяпер і яна, як віда, астаецца ля разбітага карыта“.

Так заходня-беларускія працоўныя масы хутка разабраліся ў кривадуш-насьці ўсіх выступаўшых па чарзе бела-польскіх наймітаў: Валейшы, Паўлюкевіча, Умястоўскага, Вяр-нікоўскага; разабраліся яны і ў „наў-чоным спадары“. Яго чакае тое-ж па-літычнае абмярчэньне.

„Мы ня хочам гэтым сказаць,

І сапраўды. Сам старшыня заў-кому прызнаўся «рабочыя ў нас ня ўдагнуты ў шэфірацы. Выгляджае ў нас кантраляёр—ён усё роўна едзе М.

Ад уласнага аршанскага карэспандэнта

## Загадчык саўгасу-кіраўнік баптысцкай сэкты

Прымушэньне рабочых перайсьці ў баптыстыя.—Эксплёатацыя і пакараньні праціўнікаў сэкты.—Разгон жаночых сходаў

### Рэвізоры лічаць, што „рабочыя саўгасу жывуць пановаму“ (!)

Над рабочымі савецкай гаспа-даркі «Цяперынь», Круглянскага раёну, вядзюцца—загадчык саў-гасу—Часнавіцкі і два яго «спа-дарожнікі жыцьця»—Мышленікаў і Крамяніцкі. Адбываецца нячува-нае прымушэньне рабочых перай-сьці ў сэктанца-баптысцкую гру-пу.

Арганізатар ячэйкі баптысцкай—загадчык саўгасу Часнавіцкі ўса-ляк імкнецца, ня саромляючыся сродкамі і шліхамі, перацягнуць у сваю арганізацыю рабочых. Не па-даюцца ласкай рабочыя—прыму-шэе непакорных згадзіцца шліхам «эканамічнай блэкады»: загадае працаваць звыш вызначанага часу, і за гэта нічога на плаціць, або прызнае больш цяжкую працу для таго ці іншага непакорнага рабо-чага.

— Я гаспадар саўгасу—каго захачу, таго вазьму на працу! Хто не спадабаецца, за кары выкіну!—так гаворыць звычайна Часнавіцкі.

Рабочыя, перайшоўшы ў групу баптысцкай, карыстаюцца вальнімі інгатамі з боку начальства: ня ходзяць на работу (якляма, з да-зволу загадчыка), дрэнная праца прызначаецца добракаснай ды яшчэ «сьбе-тое» атрымліваюць.

Баптысцкая вера на лічыць жан-чыну роўнапраўнай грамадзянінам, і таму, калі раз неяк сабраліся жанчыны на сход, прыбег Часна-віцкі і з агіднай злосьцю падняў крык:

— Я вам пакажу, як бабскія сходы праводзіць. Культурніцы гэт-кія зьявіліся...

Цім. Рублёў.

## Чаму маўчаць?

У «Звяздзе» № 140 ад 20 чэрвеня ў аддзеле— «Мы за-былі, што трэба энаноміць» мы зьявілі два артыкулы, у якіх пранануецца ліквідацыя Беларускай запалкавы трэст і Барысаяўскае аддзельнае Лесбелу.

Водукаў на гэтых артыкулах накуль што няма. Мы лічым, што замоўчваньне пастаўленьня намі пытаньні нельга. Мы просім выказацца на закранутых намі пытаньні г. г. цаўнікоў ВОНГ, Лесбелу і ўсіх іншых таварышоў, якія жывуць унесці ў гэтым пытаньні што-небудзь на-



у кіску, які знаходзіцца (ён толькі адзі) у горадзе Барысаве іне адказвае, што «Звязда» няма таму, што яе ніхто ня купіла... гэта зразумела няправільна. Прадаўшчыца яшчэ ў дадатак зацікавілася: «а вы ўмеце чытаць па-...

### Вайсковы паход камсамольцаў

**БАБРУЙСК.** (Уласны кар.) Райком камсамолу сумесна з вайскавай часткай гарнізону арганізаваў вайсковы паход сельскіх камсамольцаў Бабруйскага раёну. Учора 500 камсамольцаў са стрэльбамі ў руках вышлі ў поле, дзе будуць праводзіцца вайсковыя тактычныя заняткі. Паход разлічаны на чатыры дні. Усе ўдзельнікі гэтага паходу пераведзены на чырвонаармейскі пабл.

### Абследаванне працы саветаў

**БАБРУЙСК.** (Уласны кар.) Акруговы выканаўчы камітэт пачынае шырокае абследаванне масавае працы сельскіх саветаў.

### 55 дзівячых ясьляў

**БАБРУЙСК.** (Уласны кар.) Сялета арганізавана дзіцячых ясьляў у 55 сельскіх пунктах. Летась было арганізавана толькі 32 дзіцячых ясьлі. У Бабруйску адкрыты ясьлі для дзяцей, маткі якіх працуюць на грамадскіх работах.

### Пабудова бойні і кішчачнага заводу

**БАБРУЙСК.** (Уласны кар.) У першых дзеньх ліпеня месца пачынае пабудова бойні. Пры бойні будзе пабудаваны кішчачны завод. На будавіччыя работы ўсяго адлучана 18.000 руб.

у толькі «Ракурс», «Сав. Беларусь». Калі патрэбна «Звязда», дык пазычаем яе ў суседніх установах.

Так распаўсюджваецца ў Барысаве наша цэнтральная газета «Звязда», так праводзіцца беларусізацыя.

### Адкрыццё цэнтральнай станцыі на Міханавічкім балоце

**САМАХВАЛАВІЧЫ.** (Ад нашай сельгора.) Наркамзем Беларуска-Міханавічкім балоце, Сама-авалаўскага раёну, цэнтральную вольную станцыю. Станцыя мае сваю мэтан—кваліфікаваць рабочых-торфянікоў і здабываць торф.

На балоце настаялена машына-электар, якая будзе ў дзень даваць 35.000 чэці торфу. На рабоце занятых 150 чал.

### 15 яўрэйскіх новых арцеляў

**БАБРУЙСК.** (Уласны кар.) На працягу апошніх месяцаў камісія на землярэардаванне яўрэйнаў на аграўэа арганізавала 15 сельска-гаспадарчых арцеляў у яўрэйскага насельніцтва. На гаспадарчае іх упарадкаванне адлучана 40.000 руб. крэдыту.

### Буйная растрата

**БАРЫСАЎ.** (Уласны кар.) Касір гуты імя Дамбала Фрыд растратіў каля 7.000 рублёў і ўдэ. Прыняты меры да затрымання Фрыда.

### Новы рынак

**БАРЫСАЎ.** (Уласны кар.) У Нова-Барысаве прыступлена да пабудовы новага рынку, які будзе знаходзіцца на далёка ад гуты імя Дамбала. Пабудова будзе каштаваць 6.000 руб. На месцы старога рынку треба абсталяваць гарадскі сквар.

## АДМІНІСТРАТАРЫ-БЕЗГАСПАДАРНІКІ ЗАКРЫВАЮЦЬ РОТ РАДАВАМ РАБОТНІКАМ

Саўгас пры Удзельніцкім дзіцячым гарадку вядомы сваёй безгаспадарчасцю па ўсіх вакольных вёсках. З першага погляду гаспадарка добрая, самая, што называецца, савецкая, машынізаваная, электрыфікаваная.

Калі-ж прыгледзецца да страшэнна-няўмелай пастаноўкі гаспадаркі, да паводзін і работы адміністрацыі і партыі, выкрываецца журботная сутнасць усёй «культуры» гаспадаркі, выкрываюцца балячкі, якія дагэтуль старанна замазваліся перад тварам савецкай грамадскасці.

Ніякага пляну ў правядзенні гаспадаркі саўгасу няма. У выніку—увесну гэтага году жывёла саўгасу, з прычыны недахвату корму, галадала. Удой малака дасягнулі на сьмех малых разьмераў. Ураджай саўгасу аздаўляючы на ўсіх адносінках. Так, летась бульбы было сабрано... крыху менш, як засяна. Млын, які не працуе, а толькі існуе, як толькі пачынае працаваць, прыносіць вялікія страты. Тры чвэрці саду знаходзіцца пад уладаю садоўшчыкаў.

Радыялізацыя апарату ў саўгасе прайшла па лініі скарачэння агранома і конюхаў, так патрэбных для саўгасу.

Становішча гаспадаркі адбіваецца і на выхаванцах дзіцячага гарадка. Дзеці ў большасці без абутку і вопраткі. Вялікая часта не змяняецца. У мінулыя гады некаторыя дзеці хадылі без абутку, босыя бегалі па сьнезе з дзіцячага дому ў школу.

Вывады журботныя. Саўгас ня мае ніякага паказальнага значэння для мясцовага сялянства, саўгас прыносіць вялікія страты.

Чым-жа тлумачыцца такое становішча, калі на вачох у шырокіх мас сялянства, на вачох у партыйных і савецкіх органаў «балачкі» «сцьбіце» так званы «саўгас», які зьядае дзяржаўныя грошы, прыносіць вялікія страты, пастаноўкаў гаспадаркі адштурхвае сялян ад усякай сельска-гаспадарчай культуры.

Каб адказаць на гэта пытаньне,

звярнем у партыйную ячэйку дзіцячага гарадка.

Большая частка членаў ячэйкі адарвалася ад масы рабочых і служачых гарадка, не падтрымлівае з імі сувязі і не вядзе работы срод сялянства бліжэйшых вёсак. Сходзі ячэйкі сцягане зусім не наведваюць. Частка членаў ячэйкі, адміністрацыі, пачале а сакратаром ячэйкі т. Вітэль, трымае цвёрды курс на скалечанае абмежаванне абхвату крытычнай дзейнасці працаўнікоў дзіцячага гарадка.

Так, напрыклад, нядаўна на сходзе прафактыўна гарадка педагогі, якія там працуюць, і кіраўнікі па дакладу загадчыка дзіцяч. гарадком. т. Гарошка, далі дружны бой безгаспадарчасці і нядабайнасці ў рабоце адміністрацыі. Прысутны на сходзе адказны сакратар акр. праўленьня АДД т. Цырульнікаў таксама вызначыў на недапушчальную безгаспадарчасць, якая наглядаецца ў саўгасе.

Праз некалькі дзён на закрытым партый, сакратар ячэйкі тав. Вітэль уносіць прапанову, якую радасна падтрымлівае т. Гарошка, аб тым, каб паставіць пытаньне аб т. Цырульнікаве на пасяджэнні райкому КП(б)В «за недапушчальнае выступленне ў прысутнасці беспартыйных з крытычна члена партыі т. Гарошка». Так змагаюцца члены партыі—адміністратары з крытыкаў «свяхоў».

Крытыка «нізоў»—падпярсанала гарадка называецца склакам, падрываю прэстыжу. Педагогі лічацца ледзь не антысавецкім элементам, які треба зараз-жа замяніць. «Няны выхоўваюць дзяцей у савецкім духу—гаварыў т. Гарошка на сходзе партыі аб падпярсанале, які крытыкаваў яго на сходзе прафактыўна.

У той час, як фактычнае становішча гаспадаркі і маса працаўнікоў дзіцячага гарадка гавораць аб развалі гаспадаркі, на сходзе партыі па дакладу загадчыка гарадком выносіцца рэзалюцыя, якая гаворыць аб тым, што «гаспадарчае становішча дзіцячага гарадка здавальняючае» і што «толькі ёсць некаторыя нелахомы.

які залежаць ад аб'ектыўных умоў».

Такое становішча арыгінальнай безгаспадарчасці гарадка, загоны крытыкі, разарванасці паміж ячэйкай і працаўнікамі гарадка і іншых непарадкаў існуе ўжо ня першы год і ня першы год на сходзе партыі прымаюцца салодзенькія рэзалюцыі, якія гавораць аб становішчы гаспадаркі, аб «некаторых недахопах», аб «магчымасці іх выпраўлення», аб тым, што нешта «наладжваецца», што «треба наглядзіць», «спрацаваць», «спалепшыць». Найважнейшыя дырэктывы партыі на гаспадарчым будавічстве, па дэлым радзе іншых пытаньняў партыйнае працы ў выніку заўсёшняй і сьпешнай верхавіні адміністрацыі ячэйкаў ня выкананы. І ня першы год кіраўнікі і выкладчыкі гарадка гавораць на прафсоюзных аб нарадках адміністрацыі, атрымліваючы ў адказ намякі аб «склочнасці», «шпэтэты накіпталі «спілоў інтэлігенцыі», і «асобныя думкі» на закрытых сходках аб «антысавецкім элементце», да таго-ж яўна «антыпралетарскага паходжэння».

На гледзачы на цяжкія абставіны, выкаваўная работа гарадка мае становішчы вынікі. Школа сямігодка пры гарадку абхаляе 137 дзяцей. Увесь навучальны год праходзіў бесьперабойна. Наведванне заняткаў дзецьмі—91 проц. усіх навучальных гадзін. Непаспяваючых срод дзяцей толькі 18 проц. Падпярсанала да сваёй работы адносіцца сумленна і ўважліва. Наведванне заняткаў педагогамі стопроцаннае. Матэрыяльнае незабеспечанасць моцна адбіваецца на рабоце школы. У канцы навучальнага году не хапала пісьмоўных прылад. Майстэрні в-за адсутнасці абсталявання не працуюць, ва выключэннем сталарнай—на 6 чалавек.

У дзіцячым калектыве з поспехам прышчэпляюцца сацыяльна-культурныя навіны.

Па афр выдаткі скарачэння на раз вырваным пытаньні аб скарачэнні выдаткаў яшчэ на 7-8 проц. Лічачы, што падзеленыя ў другой палове мінулага году акругі на чатыры раёны дало значную парэгу працы, з правядзеннем гэтага скарачэння выдаткаў афр вымане поўнаасць дырэктыву ураду і партыі і тым самым паказа магчымасць такога скарачэння.

### Эканомлі і па скарачаным каштарысе

Пытаньнем зьніжэння агульна-заводскіх выдаткаў на фабрыцы «Чырвоная Барысавіна» (Нова-Барысав) займаліся і партыйныя, і прафесійнальныя арганізацыі. Вынікі гавораць аб тым, што дасягнуты вялікія вынікі. На каштарысе на 1927-28 гаспадарчы год выдаткі павінны былі складаць 120.800 р. супроць 136.653 р. 37 кап. за 1926-27 гаспадарчы год.

### Як зьнізіць цану на абеды

Усім вядома, што лішні штат у сталюках падаражае кошт абеду. У нас у Барысаве ёсць сталюка ЦРК № 1. Сталюка адпускае штодзённа ад 150 да 250 абедоў. На гэту колькасць абедоў ёсць перапарцыянальна вялікі штат: адзін кухар, памочнік яго, кухарка, вучань, загадчык і яго памочнік. Лічу, што з работою цалкам справяцца кухар, вучань і кухар-

раз вырваным пытаньні аб скарачэнні выдаткаў яшчэ на 7-8 проц. Лічачы, што падзеленыя ў другой палове мінулага году акругі на чатыры раёны дало значную парэгу працы, з правядзеннем гэтага скарачэння выдаткаў афр вымане поўнаасць дырэктыву ураду і партыі і тым самым паказа магчымасць такога скарачэння.

### Эканомлі і па скарачаным каштарысе

Пытаньнем зьніжэння агульна-заводскіх выдаткаў на фабрыцы «Чырвоная Барысавіна» (Нова-Барысав) займаліся і партыйныя, і прафесійнальныя арганізацыі. Вынікі гавораць аб тым, што дасягнуты вялікія вынікі. На каштарысе на 1927-28 гаспадарчы год выдаткі павінны былі складаць 120.800 р. супроць 136.653 р. 37 кап. за 1926-27 гаспадарчы год.

### Як зьнізіць цану на абеды

Усім вядома, што лішні штат у сталюках падаражае кошт абеду. У нас у Барысаве ёсць сталюка ЦРК № 1. Сталюка адпускае штодзённа ад 150 да 250 абедоў. На гэту колькасць абедоў ёсць перапарцыянальна вялікі штат: адзін кухар, памочнік яго, кухарка, вучань, загадчык і яго памочнік. Лічу, што з работою цалкам справяцца кухар, вучань і кухар-

### Можна і ў нас скараціць

Калі ўсе ўстановы зьніжаюць адміністрацыйна-гаспадарчыя выдаткі, дык треба і Менскай паштова-тэлеграфнай канторы крыху разварушыцца ў гэтым напрамку. Я не кажу, што кантора нічога не зрабіла, бязумоўна, сёе-то зрабіла, але ўсё-ж не выстарчаліся. Можна яшчэ сёе-то зрабіць. Напрыклад, загадчык эксплуатацыі тэлеграфу грошы атрымлівае па 14

разрадзе, а працы ў яго амаль зусім няма. Яго абавязак можа выконваць старэйшы па апаратах. Ёсць камэндант будынку, які атрымлівае пенсію па 11-м разрадзе. Ён таксама непатрэбны, яго абавязкі сьмела можа выконваць загадчык гаспадарчай, які ня так ужо перагружан працаю. Ёсць два загадчыкі складамі—можна пачынуць толькі аднаго. Працаўнік.

# ЛІНІЯ ТАВАРЫША ГОСІНА

Па Беларуска-Палескім Міх. Гольдбэрг

Перагружаны людзьмі, скурай і мукой, пароходзіў ішоў нахіліўшыся ў бок, з ватугай адмерваючы 10 кіламетраў у гадзіну. На жоўтае воўчае вока фарватэру ён парочкаваўся спакойна і дзяка, і тады выразней было чуваць прыгліханае тухляне ў яго нетрах.

На палубе я спаткаўся з брытым мускулістым чалавекам у паншонным віжаку і светлай кашулі, на якой чыміла туга напягнутая партуен. Яго завуць Гоступенічэ ў Мавыр міе расказанне: «Гэтага петрыкаўскага казанаўскага станаўскага праў-

най з лепшых кааперацыйных арганізацый у акрузе. Энергічнага, ініцыятыўнага работніка, добра ведаючага вёску, яго чацелі ўзяць на больш адказную працу, але скрыгалаўскія дзядзькі падлі казенаўскую заяву, што «без Госіна кааперацыі крышка»—і свайго кааперацыйнага заправілу не адпусцілі. Зараз мы едем да яго, у Скрыгалава, на адчыненне новай крамы.

— Злавім, — гаворыць Госін, калі пароходзіць ціха падольвае да пустельнага берагу.—Да Скрыгалава яшчэ паўтары вярсты... Пад'едзем на чоўне—вунь ён. ... Лёгкае неба, празрыстае даля. Плынем навольна і асцярожна, звонка ўсклівае пад вёсламі вада. — А якую новую хату пад казанаўскай паставілі. І—эх, самі

ён гаворыць пра кааперацыю, як пра любую дзіўчыну—з шчаслівай ухмылкай у вачу і стрыманым захаленнем у голасе.

Можна спрацаць на пытаньні аб «ролі асобы ў гісторыі», але нахонт ролі петрыкаўскага качагара Госіна ў гісторыі Скрыгалаўскай кааперацыі дзвёх думак быць ня можа.

Ён прыехаў сюды, у гэтую бедную расьданаўскую беларуска-яўрэйскую вёску, у пачатку мінулага году, калі слабенная кааперацыя, якая апрастэстоўвалася 3 разы, гатова была апрастэставацца ў чацьверты. Адрэгу мінулае ў вочы асноўная памылка: ад сялян ня прымаліся дэбалаўскія квіты, якія выдаваліся ім у лік заробтку... На выдаваліся толькі таму, што бы-

прабам і гэтымі манёўрамі хапаць свайму ворагу «пацісаць на хвост».

— Мы, грамадзяне,—завіў Госін на сходзе,—гэтую пастанову скасоўваем. Заходзь з квіткамі—атрымаеш тавар.

— Правільны чалавек, «рыхтык» гаворыць,—кастатавалі дзядзькі—і валам навалілі ў цесную кааперацыйную краму.

За некалькі месяцаў лік найшчыкаў урос з 480 да 1.100, а паявы капітал навалічыўся на 6.670 руб. Раней скрыгалаўскія кааператары рабілі так: калі тэрмін аплаты вёскалю 15-га, дык ўжо з 5-га закупка тавараў спынілася і створылі рублёў марынаваліся ў гледзім партманэ загадчыка крамай, на якога адно слова «вэксаль» наводзіла жэх...

скрыгалаўскія дзядзькамі і дасканогай ведаючы іх патрэбы, ён ідзе ў Гомель па хлеб, у Мавыр па маінуфактуру і галятароў, хутка рэалізуе тавар і спакойна мінае падводны камень вэксаль.

Зварот узрастае на 100 проц.: ён раўняецца зараз 15 тыс. у м.д. За апошнія паўгода кааператыву даў 2 тыс. прыбытку. На гэтыя грошы ў самым цэнтры вёскі, побач з маленкай трыбунай, пабудавалі новую хату з трыма аддзяленьнямі—кааперацыйнае новазасяле. Красуня-хата. Радасна блішчыць яна на сонцы сьвежымі барвеннямі і памытымі шыбамі. Сёньня нядзепа. Бацька ў шырокіх чырвоных спадніцах, з грашчкі


завятымі ў зубах льяўкамі, басаюногай і галапузав дзетвара—завіліся ў прасторную новую краму, абляпілі прылавак.

— Ганна, а ты паркалю ня воль-меш?. Вачыла, што за-паркаль таварыш Госін прывёз? — Хай ужо людзі бяруць... — Ой, дэтка Ганна, вешта ты сярдуеш...

— Сярдуй, не сярдуй, а грошай няма, дык і паркалю няма. Галасы тонюць у падлім святлочным гомане. Скруткі паркалю і шэрсці весела ўзьяляюць у руках прыганятага, два маладыя хлапцы нешта шукаюць на квітнай паліцы, квітнае аддзяленьне на самым відным месцы, дзядзятка купляюць карамель і стужкі. Са званам падаюць на мядуную чашку вагі дзясцікі, і грыўні...

амаль што ўсе бедныя вёскі—зьяўляюцца на найшчыкамі, а яшчэ зусім нядаўна, толькі 7 чалавек з гэтага ліку мелі кааперацыйныя квіты. Фонд кааперавання бедна-ты рэалізаваны з гакам. І ў той-жа час 80 пашчыкаў—самозначны гаспадароў—выключана з кааперацыі за вольную нявыплату паш.

Увечары Госін знік з Скрыгалава. Ён паехаў за 15 вёрст праводзіць срод беднаты па пытаньні аб вываленні ад сельска-гаспадарчага падатку. —Класавую лінію будзем праводзіць,—сказаў ён мне на разьвітаньне і энергічна патрос руку,—у гэтым, брат, уся штука. Мускулісты моцны чалавек з туга нацягнутай партуёй праз плячо—ён ведае класавую лінію.



Батонны мост праз раку Свіслач, пабудова якой аўтка будзе скончана.

### Самаадукацыя ў БССР

Калегія Наркамасветы ўстанавіла наступныя асноўныя формы самаадукацыйнай працы на 1928-29 год.

Для настаўнікаў першага канцэнтру. Падтэхнікум на даму (індыўдуальная праграма па скарачонах праграма па педагогічных тэхнікумаў з кан-

кве і якія павінны быць прыстасаваны да беларускіх умоў). Гуртковая самаадукацыйная праца.

Для настаўнікаў другога канцэнтру і раённай інспекторы. Курсы завочнага навучання — факультэты па асобных дысцыплінах для настаўнікаў. Факультэт для інспектароў і арганізатараў для раённай інспекторы. Гуртковая самаадукацыйная праца.

Для інструктароў індустрыяльных тэхнікумаў і прафшкол. Тэхнічныя і метадычныя гурткі пад кіраўніцтвам інжынераў і адпаведных спецыялістаў. Агульна-адукацыйныя гурткі пад кіраўніцтвам настаўнікаў прафтэхнічнай устаноў.

### Праца адпачынку і культуры ў Менску

Ужо другі год недалёка ад гораду выдзена праца па ўпарадкаванні новага парку. Для гэтай мэты вызначана 300 дзесяцін хваёвага лесу былога Антопаўскага парку, які належаў былому архіерэю і выкупіўся яго дачнай рэзідэнцыяй.

Праца пачынаецца будзе ператварацца ў цэнтральнае месца адпачынку для ўсяго насельніцтва Менска. Канчаткова і поўнасьцю ён будзе адкрыты не раней, як праз два гады. Работы па ўпарадкаванні парку абшчэўца ў 200.000 р.

У сучасны момант камісія закончыла працу па ўпарадкаванні дарожак у рованых частках парку, аддзяляючы каля 10 кіламетраў. Пабудован дом для вартаўніка і лясніца на ахове парку.

Адначасова ў некаторых месцах рэмантуецца дарога да парку. Намячаецца пабудова ў ім рады пляцовак для фікультуры, баскетбола, студыі для ніццлавой вады, рэстарану і г. д.

Будуць устаноўлены аўтабусныя рейсы да парку, абсталявана электрычнае асявятленне і ўзгораны іншыя ўмовы для культурнага забаву.

# Хлородонт

Мятная зубная паста прыдае зубам белізну, уничтожае дурны запых мзю рта, уничтожае некрасныя налеты на зубам.

# М Е Н С К

### Новы парадак размеркавання кватэр

Апошняе пасяджэнне камунальнай секцыі гаравету было прысьвечана пытанню аб рабоце жылстала камгасу.

Дакладчык тав. Андронаў адзначыў дзякуючы ўмове работы кватэрнага стала ў сувязі з неапамятаемасцю ўстанавіць чаргу на атрыманне кватэр. Стыхійныя навалы (абвалы, пажары, перасяленне, парушаюць усякую чарговасць. Так, на апошні час было выдана 111 ардэроў для перасяленцаў з тэрыторыі ўніверсітэцкага гарадка.

Судаклад зрабіла спецыяльная камісія камунальнай секцыі, якая асцярожна працавала кватэрнага стала. Камісія канстатвала адсутнасць правільнага размеркавання жыллой плошчы, малы працэнт кватэр, якія прадастаўляюцца рабочым. Работа жылстала часта дэарганізавана шматлікімі запіскамі адказных працаўнікоў аб прадастаўленні кватэр без чаргі.

Звычайна атрымліваюць кватэры тыя, хто панахальней, хто больш скандальнік. Акрамя таго, камісія адзначыла беспарадак у справах жылстала. Заныма часта працадуць. На 73 ардэры на зноўдзены падставы.

Камунальная секцыя прызнала метагодным у далейшым замест індывідуальнага размеркавання кватэр загадчыкам жылстала, стварэнне спецыяльнай камісіі з членаў гаравету і прадаўцаў прафсаюнных арганізацый, якая і будзе займацца размеркаваннем жыллой плошчы. Акрамя таго, устаноўлены пэўны квантытэт асоб, якія маюць права на жылплошчу. У першую чаргу кватэры будуць давацца падпрэфшым ад стыхійных навал і тым, якія перасяляюцца ў сувязі з будаўніцтвам. Да другой чаргі аднесены дэмабілізаваныя вайскоўцы, мала-забяспечаныя рабочыя і служачыя і тым, што перамяшчаюцца ў Менск на працу з іншых гарадоў.

Бюро камунальнай секцыі вярнула зрабіць расследванне правільнасці выданых 73 ардэроў на якія на зноўдзены дакументальны падставы.

### Паведамленьні

—Дом Аьветы—Сёння а 7 гадзіне ўвечары адбудзецца дыснут на тэму: „Аб сьстэме народнае асьветы“.

Дакладчык—Наркамасветы т. Баціцкі.

Пасля дыспуту мастацкая частка. Запрашаюцца курсанты ўсіх курсаў і асьветнікі гор. Менску.

—Сход літоўцаў. Сёння 24-VI а 6 гадз. увечары ў польскім клубе (б. Чырвоная вака) адбудзецца агульна-гарадзкі сход літоўцаў. У парадку дня: 1) даклад б. дэпутата літоўскага сейму т. Віжуласа аб становішчы ў Літве. 2) Вагучыя справы. Аб паведцы на маўку ў літоўскай калёніі.

Літоўская секцыя.

### Экскурсія харчавікоў

ЦП саюзу харчавікоў адправіла на экскурсію ў Маскву 16 чал.—рабочых бойні, хлебававоду, фабрыкі цукерак і інш.


Экскурсанты прабудуць у Маскве 2 тыдні і азнаёмяцца з вытворчымі дасягненнямі па харчовых прадпрыемствах Масквы, а таксама наведаюць музеі, тэатры і г. д.

Рабочыя праяўляюць вялікую цікавасць да гэтых экскурсій і таму ЦП харчавікоў ужо падрыхтоўвае другую экскурсію, якая адбудзецца ў ліпені месяца.

### Ад'езд Фэльдмана

Учора выехаў з Менску ў Маскву старшыня паўднёва-афрыканскага „АЭТ“у Фэльдман. Фэльдман апошнімі дзеньмі заходзіўся ў аўраўскіх с-г. калёніях „Фрд“, Шчадрыя і інш., дзе азнаёміўся з іх жыццём і бытам. У гутарцы з нашым супрацоўнікам Фэльдман паведаміў, што жыццё і праца калёній зрабілі на яго вельмі добрае ўражанне.

## СПОРТ



Лепшы інструктар фікультуры т. Вакук.

### Перамога заводу „Беларусь“

Саюз харчавікоў вельмі мухтывуе рухомыя гульні: гарадкі, кракет і г. д. На большасці заводуў, аб'яднаных саюзам харчавікоў, пабудаваны для гэтай мэты асобныя пляцоўкі, прычым для гарадкі пабудаваны спецыяльныя бетонныя пляцоўкі.

Гэтымі днямі адбыліся спаборніцтвы

### За дзень

АКУШЭРАК У ВЕСКУ. Наркамздраў разьмеркаваў па акругах БССР 65 акушэраў, якія ў гэтым годзе скончылі Магілёўскі тэхнікум.

ЭКСКАРСІЯ РАБОЧАЙ МОЛАДЗІ НА КАЎКАЗ. 26-га чэрвеня выязджае на Каўказ усебеларуская экскурсія рабочай моладзі, арганізаваная газетай „Чырвоная Зьмена“. Экскурсанты наведаюць Уладываўказ, Ватум, Тыфліс, Сочи.

ЭКСКАРСІЯ МЕСТАЧКОВАЙ МОЛАДЗІ У МЕНСК. У чора ў Менск прыехала экскурсія рабочае моладзі з мястэчка Лагойск. Экскурсанты азнаёміліся з менскімі фабрыкамі, музеямі і іншымі культурнымі ўстановамі.

РАСТРАТА. Член культурна-адукацыйнага саюзу „Пралетары“ Кураль растраціў 250 руб. сабраных у рабочых на газеты. Саюз харчавікоў паставіў выключыць Кураль з саюзу і перадаць справу аб ім у пракуратуру.

АДЛІЧЭННІ У ФОНД ВЕСПРАЦОУУІХ. З 1-га ліпеня разьмер адлічэнняў у фонд беспрацоўных па арганізацыйнаму адрнароў паміяншаецца з 1 проц. да паўпрацэнта.



Рабочыя будаўнікі ў абедзённым перапытак.

### Падрыхтоўка да ўборачнай кампаніі

Паводле вестак, даных Белсельсаюзам, уборачная кампанія павінна прайсці ў гэтым годзе адвальняюча. Будзецца падрыхтоўка ўборачных машын для правядзення гэтай кампаніі.

Белсельсаюзам завезены ў акруговыя цэнтры наступныя машыны: касілак—45 шт., жыварак-самасідак—125 шт., конных грабель—16 шт.

З дробнага ўборачнага інвентару завезена ў акруговыя саюзы 80.000 кос і 64.000 сярпоў. У бліжэйшы час маркуецца атрымаць яшчэ 48 тыс. кос. Гэтыя 48 т. кос не атрыманы сваячасова па віне заходняй канторы Усеаюзнага Металістындыкату. Паводле дагавору ўвесь заказ павінен быў быць ужо выканан.

Белсельсаюзам завезена таксама ў акругі розных запасных часцей да ўборачных машын, паміж якімі ў гэтым годзе ўпершыню ёсць палатно для снапавязала.

Усе залуі акруговых сельсаюзаў на машыны поўнасьцю задаволены. У сучасны момант прыступлена да завозу ў акругі машын, прызначаных для апрацоўкі ўраджаю: малатарань, прывадоў, арфаў і інш.

Белсельбанк дабіваецца далатковага кредыту на набыццё насення для азімага кліну—200 т. р.

У чацьвертым квартале прадугледжана адпусціць на сельскагаспадарчыя машыны, галоўным чынам, на ўборачныя 200 тыс. р. і на мінеральныя ўгнаенні 100 т. руб. Акрамя таго, прапанована мясцом выкарыстаць у азімую пасаёўную кампанію ўсе рэшткі ўраджаю ад вясновае пасаёўнай кампаніі, якія дасягаюць 300 т. р.

Паводле пляну Белсельбанку маркуецца выдаць калгасам на ўборачную кампанію і інш. патрэбы 300 тыс. руб.

Белсельтрэст загадаў Цэнтраземскаладу для сваіх саўгасаў 35 жыварак-самасідак, 25 касілак. Будзе заказана 11 малатарань складаных і паўскладаных.

Як вопыт, Белсельтрэст загадаў ваграніцай адну вясёлку і 1 жыварку снапавязалку, якія прычэпліваюцца да транктару. Работа з прычэп-



Полудзень на паветры.

німі касіламі і жываркамі будзе адбывацца ў саўгасах упершыню. Машынамі для уборкі ўраджаю саўгасы, паводле слоў Белсельтрэсту, будуць забяспечаны. Некаторыя з іх гэтымі днямі ўжо напіраваны на месцы.

Адназны рэдактар Ян АСЬМОЎ



Сляпкі, —грамадзкі, які стаяць перад на курсах пры ЦВЕ БССР. 1. Дудніч Ф. І. з Мазырскае акругі, 2. Грамава С. П. з Гомельскай акр., 3. Сьмітківа М. Е. з Магілёўскай акр.

ультраадукацыйнай дапамогай адпаведных падтэхнікумаў з іспытам у пэўнай наступовасці па асобнай дысцыпліна ў працягу 4-5 год).

Курсы завочнага навучання на два гады (індыўдуальная самаадукацыя па навучальным плане і поўныя заданьня, якія распрацаваны інстытутам самаадукацыі ў Мас-

Летний театр «ПРОФИТЕР» гастроли арт. Моск. ансамбля театра им. МХСР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

УТРЕННИЙ ОПЕНТАНЬ для рабочей молодежи в последний раз

**РЭЛЬСЫ ГУДЯТ**

Цены от 20 и. до 1 руб. Начало в 12 ч. 30 м.

ВЕЧЕРОМ

**„МЯТЕЖ“**

Начало ровно в 9 час. Билеты в рабочей расе.

Кино-театр „Культура“

Грандиозная мастацкая фільма

**„ЛІШНЯЯ ЛЮДЗІ“**

Пастаўнка рэжысера Рэзумага

КІНО

Нямецкая мастацкая фільма

**„Пракурор Іордан“**

Экшн праграма—кіно-хроніка № 39 ВДК.

КІНО

Вядомая амерыканская артыстка МАВЭЛЬ НОРМАН

у камедыі

**„КАХАНЬНЕ ў 16 год“**

Чарговая пастаўнка „НАРЧЕРА ТАНЦОРНІ“ а уд. Пат і Паташан.

КІНО

Прыключэцкая пастаўнка

**„Сынабар“**

— Дзеве серыі (13 част.) у аднім сеанс.

у п'яніду, 25 чэрвеня, а 7 гадзіне ўвечары у клубе САУНАДАЛЬСІУЖАЧУ

— У ДРУГІ РАЗ СКЛІКАЮЦЬ —

**сход прафактыву, каапактыву**  
(упоўнаважаных і членаў каапкам)

**і работнікаў крам МЦРК**

Запрашаюцца прыняць удзел у сходзе члены каапскага Гарэжскага, прадаўнікі друку, работнікі, насьценкоры, упоўнаважаныя ЦРК і члены каапскага і ранейшых скліканьняў, сябраў кваліфікацыйнага, жэндыдэгіткі і лэйтчыні ЦРК

На парадку дня:

**АБ МІТЫНГУ-ПЕРАКЛІЧЦЫ.**

Пасьля сходу—КІНО.

**ПОЛИКЛИНИКА**

болезней зубов, челюстей и полости рта

БЕЛОРУССКОГО КРАСНОГО КРЕСТА,

Революционная ул., 20, тел. № 57.

ОТКРЫТ ПЛАТНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ:

зубные болезни (лечение, пломбирование и т. д.), хирургия полости рта, протезирование (искусств. зубы, коронки и т. д.)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ.

Прием всех граждан. Принимают: от 3—7 п. С. Налельбаум, Ю. Н. Мотлицкий и от 5—7 вечера (по зубной челюстной хирургии) И. Ш. Старобинский.

Прием в утренней поликлинике Белгосуниверсит. и Бел. Кр. Креста с 10—2 (бесплатно)

**АВВЕСТКА**

Судовы выканаўца 2 вуч. Менскай акругі Пенкрат

— АБВЯШЧАЕ, ШТО —

27 чэрвеня 1928 г. а 12 гадзіне дня

**АДБУДЗЕЦЦА**

**ПРОДАЖ З ПУБЛІЧНАГА ТОРГУ**

—) маемасьці (—

гр. гр. Эльтэрмана Ноты і Грынבלата Шмулы, якая знаходзіцца ў г. Менску на рагу Замкавай і Нова-Мясцаўскай вул. у доме № 23/41 і складаецца з абсталяваньня агульнай майстэрні. Ацэнка маемасьці да торгу 125 рублёў. На спяганьне па Вык. лісьце Мен. Акр. суду 1.197 руб. арэнднай платы ў карысьць камгасу.

А 2 ГАДЗІНЕ ДНЯ 27 ЧЭРВЕНЯ 1928 Г. адбудзецца спрадаўне маемасьці гр. Сьпівака Гіры, якая знаходзіцца па Замкавай вул. дом № 18-21 і складаецца з сьлясарнага інструманту. Ацэнка маемасьці да торгу 108 р. 25 к. на спяганьне 444 р. арэнднай работчым.

А 2-Й ГАДЗІНЕ ДНЯ 2 ЛІПЕНЯ 1928 Г. адбудзецца продаж маемасьці гр. Цемкіна Сімікі, якая знаходзіцца па Лёгкойм трактэ дом № 47 і складаецца з будынкаў і парітковых рам. Ацэнка да торгу 4850 р. на спяганьне па вык. лісьце Мен. акр. суду 900 р. у карысьць Дзінбурга.

Жадаючыя тэргавацца запрашаюцца на пазначаны час на месца знаходжэньня маемасьці да пачатку торгу

**У ВЫПАДКУ, КАЛІ ПЕРШЫ ТОРГ НЕ АДБУДЗЕЦЦА**, паўторны торг вызначаецца на маемасьці Эльтэрмана і Грынבלата і Сьпівака на 9 ліпеня 28 г. у тая самыя гадзіны, а Цемкіна—на 13 ліпеня 1928 г. а 2 гадзіне дня.

Надрабляныя зьлісь маемасьці і парадка спрадаўня можна даведацца ў судовага выканаўцы 2 вуч-ку па Пралетарскай вул. х. № 15 штодзённа ад 9 да 12 гадз. дня, а ў дзень спрадаўня—на месцы торгу.

**Суд. вык. ПЕНКРАТ.**

**ПАДПІСВАЙЦЕСЯ на 2-ю ПАЎТОНДЗЬДЗЕ**

—) на старэйшую ў Беларусі газету (—

**ЗВЯЗДА**

Орган ЦК КП(б) Беларусі і Менскага АК КП(б)Б

УМОВЫ ПОДПІСКІ: на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —  
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год — 9 „ 75 к.

Газета „Звязда“ дае сваім падпісч. дадаткам

**часопісь „БЕЛОРУСІ“**

за 15 к. на мес. (замест 25 к.)

Падпіска ПРЫМАЊЦА:

У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „ЗВЯЗДА“ — Савельная, № 63, 3-ці паверх, тел. 7-81, штодзённа ад 9-3 гадз., упоўнаважанымі галоўнай канторы і разнастакімі газетамі.

Канторай газэты „Звязда“ прымаюцца падпіска на часопісь

**„ПОЛЫМЯ“**

Падпіска цана: на год — 10 руб., на 6 мес. — 5 руб., на 3 мес. — 2 руб. 50 кап.

У ПРАВІНЦЫ: аддзяленьнямі выдавецтваў „Вестыя“ і „Правда“, аддзяленьнямі Беларускага выдавецтва, упоўнаважанымі галоўнай канторы і ўсімі паштова-тэлеграфнымі канторамі.

Открыта подписка на июль в до конца года

В ЕЖЕДЕНН. ГАЗЕТЕ **ТРУД** — ОРГАН ВАСОС

В газете выходят ежедневно ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ВКЛАДКИ:

1) „В ПОМОЩЬ ЦЕХОВОМУ ПРОФРАБОТНИКУ“ (по пятницам)

2) „ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА“ (по вторникам)

Условия подписки на газ. „Труд“ совместно с вкладками: на 1 мес.—1 руб. 25 коп., на 3 мес.—3 руб. 60 коп., до конца года—6 руб. 60 коп.

**УДЕШЕВЛЕННАЯ ПОДПИСКА:**

ПРОФРАБОТНИКИ И РАБОЧИЕ, получающие газету „Труд“ в свой домашний адрес и посылающие подписку платю непосредственно в Издательство (Москва, Солянка, кв. 12, „Труд“), платят по значительно удешевленной тарифу, а именно:

за 1 м-ц (вместо 1 р. 25 к.)—30 к., за 3 мес. (вместо 3 р. 60 к.)—2 р. 55 к., за 6 мес. (вместо 6 р. 60 к.)—4 р. 80 к.

**Льготная подписка:**

По 20 к. в мес. стоят все номера газ. „Труд“, выходящие ежедневно по пятницам с вкладкой „В помощь цеховому профработнику“ и по вторникам с вкладкой „Физкультура“.

Стоимость подписки на вкладочные номера газ. „Труд“ с одной вкладкой: за 2 мес.—40 к., за 3 мес.—60 к., стоимость подписки с обеими вкладками: за 2 мес.—80 к., за 3 мес.—1 р. 20 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в Главной Конторе газ. „Труд“, Москва, Дворец Труда, в отделе Центр. Изд-ва, во всех почтовых учреждениях СССР и в kiosках Центр. агентства Печати.

**ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ** БУХГАЛТЕРИИ, КАЛЬКУЛЯЦИИ И СТАТИСТИКИ

ПРИ Ц К С Б

Продолжительность курса—8 МЕСЯЦЕВ.

Поступать на курсы можно в любой месяц года. Принимаются лица с образованием не ниже 4 гр. семилетки.

ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА.

Плата за первый месяц 5 руб., а за остальные по 4 руб. в месяц ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу: Минск, Всекобанк, тек. счет № 682.

Подробн. условия высылаются за 2 почт. марки. С запросами обращаться: Минск, Всекобанк, заочным курсам.

КРАСОТУ и МОЛОДОСТЬ ПРИДАЮТ КРЕМ, МЫЛО и ПУДРА

**Метаморфозы**

РАДИКАЛЬНО УСТРАНЯЕТ ВЕСНУШКИ И ДРУГИЕ ДЕФЕКТЫ КОЖИ

ТРЕБУЕТСЯ АСЫДЕ

НАСТОЯЩИЕ ТОЛЬКО в магазинах „Лето“ и „Красоты“

**„СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ“**

ВЫТЯЖКА ИЗ СЕМЕННЫХ ЖЕЛЕЗ

ПРИГОТОВЛЕННАЯ по способу ПРОФЕССОРА Д-РА БЮХНЕРА

ЦЕНА ФЛАКОНА 2 РУБ.

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САНИГИЕНЫ СССР

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ ВЫСЛАЕТОСЬ ИЗ ГЛАВНОГО СКЛАДА НЕ МЕНЕЕ 4-х ФЛАКОНОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПЕРЕСЫЛКА И УПАКОВКА ЗА НАШ СЧЕТ

ПЕЧЬ, УЧР. И ВРАЧАМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ „CRATIS“

ВХОДЯЩАЯ В ОБЪЕДИНЕНИЕ „МОСКОПРОМСОЮЗ“

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА **„КАЛЕН-МОСКВА“** МОСКВА ул. ГЕРЦЕНА № 5/1 Отд. 10

**ПРАДЕЦЦА аднаверхі ДОМ**

дзеравяны ДОМ

разьм. 9×18.

Адрас: Нова-Красная, 55, Зьмітровіч.

**ПРАДЕЦЦА раяль**

ЗА НЕВЯЛКЮ ЦАНУ.

Адрас: Заслаўская вул. д. № 39, кв. 1.

**АВВЕСТКІ**

аб продажы і куплі хатніх рэчаў

**ДРУКУЮЦЦА ў ГАЗЭЦЕ „ЗВЯЗДА“**

па льготным тарыфе

Вучотная конская кніжка Назарэнка Б. І. выд. Калінінскім РВК. 1048

Вучотная конская кніжка № 7 Васілавіча М. Д., 1049

Вучотная конская кніжка № 21 Назарэнка М. А., выд. Калінінскім РВК. 1050

А сабовая вайсковая кніжка № 69-880 Будкі С. М., выд. Петрыкаўскім РВК. 1051

Вучотная конская кніжка Шчэрба Т., выд. Сьмілавіцкім РВК. 1052

А сабовая кніжка № 38 Грыгоравы Ф., выд. Старобінскім РВК. 1053

Вучотная конская кніжка Воўкавоўскага Я. А., выд. Сьмілавіцкім РВК. 1054

Вучотная конская кніжка Лейка Г. В., выд. Сьмілавіцкім РВК. 1055

Вучотная конская кніжка Каліткі М. К., выд. 6. Парэжырскім РВК. 1056

Вучотная конская кніжка № 4418 Цітава І. Р., выд. Калінінскім РВК. 1057

Вучотная вайсковая кніжка Дарошка Х. Е. 1058

Паяная кніжка № 310 Галеда П. Б., выд. Петрыкаўскім спажывецкім т-вам. 1059

Вайсковая кніжка Грышана І. І. 1060

Дукорскім РВК. 1061

Вучотная конская кніжка Лейка Г. В. 1062

Вучотная конская кніжка Чаускім РВК. 1063

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:

А сабовая кн. № 3233 Рудава С. Р. выд. Кокальскім РВК. 1040

Вуч. вайск. кн. № 6456 Угнавельск Я. Р., выд. Халопеніцкім РВК. 1041

Паяная кн. № 655 Іваковай А., выд. Петрыкаўскім спажывецкім т-вам. 1042

Вуч. конск. кніжка № 1069 Чарнікова М. К., выд. Калінінскім РВК. 1043

Вуч. конская кн. № 84 Цітава Я. К., выд. Калінінскім РВК. 1044

Вуч. конская кн. Гудіна В. А., выд. Сьмілавіцкім РВК. 1045

Ці. кніжка № 442 Пашэрцева В., выд. Ленінскім спаж. т-вам. 1046

А сабовая пасьведчальна № 435 Старавойтава О., выд. Бярышчанскім РВК. 1047